

Народная Праграма Вольная Беларусь

пачынаецца з Уступу “**Беларусь – выклікі часу**” – уводны матар’ял у форме аналітычнага артыкула для інфармацыі і разважанняў.

Асноўная частка – гэта Праграма дзяржаўнага станаўленьня і перамен; складаецца з чатырох разьдзелаў:

I. ПАЛІТЫЧНАЯ СІСТЭМА

II. ЭКАНОМІКА, ФІНАНСЫ, ПАДАТКІ, ЗЯМЛЯ, ЭНЭРГЕТЫКА

III. АДУКАЦЫЯ, НАВУКА, КУЛЬТУРА

IV. АСОБА, СЯМ'Я, ГРАМАДЗТВА, ДЗЯРЖАВА

Тут дэфінітыўны тэкст напісаны ў форме заканадаўчых прапаноў і тлумачэнняў. Заклучны артыкул зьяўляецца факультатыўным дадаткам да Праграмы. Тут у тэзіснай форме гаворыцца аб агульных пазыцыях і каштоўнасцях, неабходных для будучага нацыянальнага разьвіцьця краіны.

ПАЛІТЫЧНАЯ СІСТЭМА

Парляманцка-прэзыдэнцкая сістэма ўлады новай вольнай Рэспублікі Беларусі павінна выглядаць наступным чынам.

1. Парлямант (Сойм). (Заканадаўчая ўлада)

Парлямант (Сойм) зьяўляецца аднапалатным і складаецца з 360 народных дэпутатаў, выбіраецца на 5 гадоў, дзейнічае на прафэсійнай аснове, валодае шырокімі паўнамоцтвамі, адзначанымі ў Канстытуцыі 1994 году і ў яе дапоўненым кшталце.

2. Рада Міністраў (Урад. Выканаўчая ўлада)

Парлямант выбірае Прэм’ер-міністра і 1-га Віцэ-прэм’ера з асяродзьдзя дэпутатаў Парляманту,

зацьвярджае Віцэ-прэм’ераў і міністраў па прадстаўленьні Прэм’ера.

Рада міністраў і Прэм’ер-Міністар падкантрольныя парляманту.

Прэм’ер-Міністар Ураду ажыцьцяўляе і арганізуе палітыку дзяржавы, накіраваную на духоўнае, культурнае, матар’яльнае існаваньне, дзейнасьць і разьвіцьцё нацыі, грамадзтва і грамадзянскай супольнасьці, арганізуе абарону і нацыянальную бясьпеку краіны

Прэзыдэнт (прадстаўніча-наглядальная ўлада)

Прэзыдэнт абіраецца на ўсеагульных выбарах на чатыры гады, можа быць на пасадзе ня больш за два тэрміны.

Прэзыдэнт мае кантрольна-наглядныя функцыі за галінамі дзяржаўнай і грамадзкай дзейнасьці.

Прэзыдэнт валодае заканадаўчай ініцыятывай, але не выдае ніякіх заканадаўчых актаў.

Канстытуцыйны Суд складаецца з адзінаццаці судзьдзяў, якія выбіраюцца і зацьвярджаюцца Парлямантам тэрмінам на сямнаццаць гадоў.

Суд ёсьць незалежным органам судовай улады. Суддзі прызначаюцца парлямантам. Ніхто, у тым ліку ніякі орган улады, не мае права ўмешвацца і ўплываць на рэшэньні судоў.

Генэральны Пракурор выбіраецца і зацьвярджаецца Парлямантам.

Служба Нацыянальнай Бясьпекі Рэспублікі Беларусь (СНБ) падкантрольная парляманту.

Мясцовае самакіраваньне.

Мясцовае самакіраваньне вырашае дзьве асноўныя задачы:

1). Забясьпечвае палітычную дэцэнтралізацыю.

2). Забясьпечвае стабільнае разьвіцьцё рэгіёну.

Самакіраваньне 1-га ўзроўню: Сталічнае места Менск і 16 ваяводзтваў. Адміністрацыі ваяводзтваў маюць невялікі штат і фінансуюцца з бюджэтаў паветаў.

Самакіраваньне 2-га ўзроўню: паветы, гарады (паветаў 60)

Павет і горад зьяўляюцца галоўнымі тэрытарыяльна-эканамічнымі суб’ектамі.

Кансалідаваныя даходна-расходныя бюджэты фармуюць цэнтральныя органы, павет і горад (у тым ліку сталічнае места Менск). Такі падыход забяспечвае эфэктыўнасьць самакіраваньня і аптымізацыю колькасьці чыноўніцтва.

Падаткі з фізычных і юрыдычных асобаў, якія дзейнічаюць на тэрыторыі павету і гораду дзеляцца на 2 часткі. Адна частка залічваецца ў павятовы (гарадскі) бюджэт, другая ў дзяржаўны бюджэт. Норма адлічэнняў у дзяржбюджэт вызначаецца дамовай паміж Міністэрствам фінансаў і Управай павету і гораду.

Самакіраваньне 3-га ўзроўню: староствы, гарадзкія раёны (старостаў 270)

ЭКАНОМІКА, ФІНАНСЫ, ПАДАТКІ, ЗЯМЛЯ, ЭНЭРГЕТЫКА

Прыярытэтам эканамічнай палітыкі новай Беларусі, як і ўсёй дзяржаўнай палітыкі краіны, ставіцца ўзрастаньне інтэлектуальнага патэнцыялу краіны. Эканамічная палітыка новай Беларусі грунтуецца на гарантыях прыватнай уласнасьці на зямлю, нерухомаьці, сродкаў вытворчасці, фінансаў, інтэлектуальнай уласнасьці; на гарантыях свабоды эканамічнай дзейнасьці; на адкрытых, празрыстых дачыненнях дзяржавы, бізнэсу і грамадзтва.

У праграме закладзена:

- Дэманалізацыя банкаўскай сфэры.
- Дэманалізацыя знешнеэканамічнай дзейнасці і гандлю. Выхад на ёмістыя міжнародныя рынкі.
- Дыверсіфікацыя паставак энэргпрадуктаў. Антыманапольная палітыка міжнароднай кааперацыі ў галіне гандлю і транзіту энэргарэсурсаў (Балта-Чарнаморскі нафталы калектар як прапанова і перспэктыва).
- Паніжэнне агульнай падатковай нагрукі да 20-25%. Падаткамі не абцяжарваюцца даходы, якія інвестуюцца ў развіццё і ў будаўніцтва жылля.
- Спрашчэнне падатковай сістэмы і ўвядзненне больш за сем агульнадзяржаўных падаткаў і адзін дзяржаўны мясцовы падатак.
- Стварэнне ўмов для развіцця ўнутранага рынку, пры гэтым:
 - а) прыватызуюцца ўсе дзяржаўныя і камунальныя актывы акрамя стратэгічных.
 - б) праводзіцца прыватызацыя зямлі. Кожнай сям'і бясплатна перадаецца ва ўласнасць ад 2 да 4 га. Праз 5 гадоў пасля прыватызацыі арганізуецца рынак куплі-прадажы і арэнды зямлі. Гаспадарка можа мець ня больш 150 га.
 - в) ствараюцца ўмовы (праз падатковыя прэфэрэнцыі) для развіцця сярэдняга, малага бізнэсу.

Свабода эканамічнай дзейнасці, нізкія падаткі, развіты рынак павінны прывесці да істотнага павышэння падатковай базы за кошт дынамічнага стварэння да 500 тысячаў суб'ектаў гаспадарання, якія забяспечаць высокі ўзровень папаўнення бюджэту.

АДУКАЦЫЯ

Вяртаецца беларуская школа і адукацыя ва ўсёй краіне. Рэарганізуецца і пашыраецца сістэма дашкольнага дагляду і здаровага дашкольнага

выхавання дзяцей па правілах гуманізму і нацыянальнай выхаваўчай культуры. Нарматыўнага фінансавання адукацыйных праектаў і паслуг у прынцыпе складае 10% і, у кожным разе, а ў першыя гады рэформаў ня можа быць ніжэйшы за 8% ад гадовага ВУП краіны.

ПЭНСІЙНАЯ РЭФОРМА

У тэрмін 5 гадоў ад пачатку эканамічнай рэформы давесці памер фінансавых сродкаў, якія выдзяляюцца на аплату пэнсій, да 10 – 11% ВУП і ў наступныя 5 гадоў да сярэднеэўрапейскіх велічынь 14 – 15% ВУП. (Сёння ў краіне велічыня фінансавых сродкаў, якія выдзяляюцца на аплату пэнсій каля 7% ВУП.)

Над Праграмай працавалі:

- **Зянон Пазыняк** – (кіраўнік калектыву аўтараў) – доктар мастацтвазнаўства, дэпутат Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання, старшыня парл. апазыцыі.
- **Павел Усаў** – доктар паліталёгіі.
- **Сяргей Папкоў** – дэпутат Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання.
- **Юры Беленькі** – дэпутат Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання.
- **Павел Мірановіч** – эканаміст.
- **Лявон Баршчэўскі** – доктар філалёгіі, дэпутат Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання.
- **Юры Цехановіч** – доктар сельскагаспадарчых навук.
- **Мікалай Крыжаноўскі** – дэпутат Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання.
- **Анатоль Горскі** – эканаміст, фінансіст (дарадца і кансультант).

Пазнаёміцца з Народнай праграмай

“Вольная Беларусь” у поўным аб'ёме можна тут:

http://www.racyja.com/wp-content/uploads/2017/04/Nar.Prahrama_internet.pdf
Тэл. для даведак: 375 29 345 24 53, 375 33 395 43 83



НАРОДНАЯ ПРАГРАМА “ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ”

Гэта праект новай Беларусі

Народная Праграма Вольная Беларусь – гэта тое, што мы хочам, каб было, гэта тое, што можа і павінна быць.

Распрацавана салідарным калектывам палітыкаў і спецыялістаў дзеля вольнай прышласці краіны, для выкарыстання будучым Тымчасовым ці Пераходным Урадам дзяржавы альбо іншым палітычным утварэннем, якое пасля ліквідацыі антынароднага рэжыму возьме на сябе адказнасць за лёс і будучыню Рэспублікі Беларусь.

Варшава – Нью-Ёрк – Менск
2017 г.